

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»... 13.05 «Дзіцячы доктар»... 21.00 «Панарама».

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)... 11.00, 18.05 Серыял «Опер на выкліку» (16+)... 17.30 «Калі мы дома».

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак»... 8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры... 10.50 «Майстэрня».

11.20 «Легенды кіно». Валерыя Залатухін (12+)... 12.50, 22.30 «Вечны кліч». Маст. фільм... 17.10 «Зялёны фургон».

5 Беларусь 5

7.00, 11.15, 13.50, 18.00 Тэніс. WTA. Таронта... 9.05, 13.40, 16.00 Спорт-мікс... 13.20 Козел пра футбол.

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца»... 7.00 (з субцітрамі), 8.00 (з субцітрамі)... 11.10 Серыял «Серафіма прыгожая».

21.40 Серыял «Экспрапрыятар» (16+)... 23.40 Серыял «Бяссонніца» (16+).

СТБ

5.35, 22.00 «Глядзець усім!» (16+)... 6.10, 20.15 «Міншчына»... 10.40 «Знахар-2».

МІР

6.00, 20.40, 0.10, 4.15 Серыял «Закон і парадак» (16+)... 6.50, 10.10 Серыял «Кодэкс гонару» (16+)... 11.10 Серыял «Серафіма прыгожая».

РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Расіі»... 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі... 11.25 «Пра самае галоўнае».

15.35 «Лёс чалавека» (12+)... 17.25 «60 хвілін». Ток-шоу... 20.40 Серыял «Рая ведае ўсё!» (12+).

НТБ—Беларусь

6.00 «Астрапрагноз»... 6.05, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння... 11.15 Серыял «Ляснік» (16+).

8 канал

7.00, 15.55, 19.00, 21.05, 0.10 «Надвор'е» + «Эрана»... 7.05, 16.00 М/с «Цімон і Пумба»... 11.20 Серыял «Ранча» (16+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Лаві момант» (16+)... 7.00 «Дурні і дарогі» (16+)... 8.20 «Ералаш» (6+)... 11.00 Серыял «Вы ўсе мяне прыводзіце ў шаленства».

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Куба — любоў мая!»... 7.00, 9.45, 11.10, 13.05, 14.10, 15.45, 17.00, 18.55, 20.20, 21.45, 3.45, 5.15 Музычная настальгія.

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Пешшу...» Масква пятроўская... 7.05, 13.35 «Ваша ўнутраная рыба»... 8.00 «Легенды сусветнага кіно».

13.20, 21.40 «Першыя ў свеце». Дак. серыял... 14.30, 22.45 «Галандскія берагі»... 15.10 Тэатр на экране... 18.00 «2 Вернік 2».

КУЛЬТУРА Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Куба — любоў мая!»... 7.00, 9.45, 11.10, 13.05, 14.10, 15.45, 17.00, 18.55, 20.20, 21.45, 3.45, 5.15 Музычная настальгія.

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Пешшу...» Масква пятроўская... 7.05, 13.35 «Ваша ўнутраная рыба»... 8.00 «Легенды сусветнага кіно».

23.00 «Кінапанарама» з Э. Разанавым: «Майстры савецкага кіно»... 0.00 «СевАлогія» з Севана Навіцкай.

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00 Алімпійскія гульні. «Жывыя легенды»... 0.30, 4.15 Алімпійскія гульні. «Сіла асобы»... 1.00, 20.30 Алімпійскія гульні. Camps to Champs.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.40 Таксі-2 (16+)... 2.15 Блеф (16+)... 6.00 Утайманне свавольнага (16+)... 8.05 Бабло (16+)... 9.55 Аферысты Дзік і Джэйм (12+).

ТВ 3 ТВ3

6.00 М/ф (6+)... 7.20 «Школа доктара Камароўскага» (6+)... 7.50 «Доктар І.» (16+)... 8.20, 19.05, 3.20 «Кулядурніца».

10.00, 23.30, 5.35 «Улегцы» (12+)... 10.30, 14.50 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+)... 12.10, 17.55 «Варажбітам».

TV 1000 ТВ1000

6.10, 18.20 Спяшайся кахаць (12+)... 8.25 Перамотка (16+)... 10.25 Прадчуванне (16+)... 12.10 Марскі бой (12+)... 14.40 Мільён для чайнікаў (16+)...

ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Карлік Нос (12+)... 8.10 28 панфілаўцаў (12+)... 10.30 Карп адмарожаны (12+)... 12.30, 4.35 Тры песні для Папялушкі... 14.35 СуперБабровы... 18.15 Прывід (6+)...

National Geographic

6.00 Зона будаўніцтва (16+)... 6.20 Чалавек супраць YouTube (16+)... 7.05, 12.35 Мегаполісы (16+)... 7.55 Гаспадары гор матроны».

TV 1000 ТВ1000

6.10, 18.20 Спяшайся кахаць (12+)... 8.25 Перамотка (16+)... 10.25 Прадчуванне (16+)... 12.10 Марскі бой (12+)... 14.40 Мільён для чайнікаў (16+)...

Discovery

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 Як гэта зроблена? (12+)... 8.25, 18.30, 1.50 Амерыканскі чопер (12+)... 9.20, 16.40, 22.10 Махінатары (12+)... 10.15, 17.35, 4.35 Хуткія і гучныя (16+)...